

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 99 (6376) | 1 мая 1939 г., панядзелак | ЦАНА 10 КАП.

## ПЕРШАЕ МАЯ

Сёння працоўны ўсё свету святкуюць вялікі дзень 1 Мая, дзень агяду баявых рэвалюцыйных сіл рабочага класа, дзень міжнароднай пролетарскай салядарнасці.

Сёння рабочыя ва ўсіх капіталістычных краінах дэманструюць сваю волю да барацьбы супроць капіталістычнага ладу, супроць зварынага, крывавага фашызма.

50 гадавіну баявога міжнароднага пролетарскага свята працоўныя краіны капіталізма сустракаюць ва ўлогах няўдзячнага разгортвання жорсткага эканамічнага крызіса. Беспарадоўе асуджае на годзі і шпіцгату міліённы рабочых сямей. Эканамічны крызіс усё глыбей і глыбей раз'ядзе і патлаевае капіталістычную гаспадарку, ён захватвае ў свае пкі агулу краіну за другой. Рэакцыйная буржуазія шукае выхаду з лупіка крызіса на шляхах развіцця вайны. Фашысцкія краіны пачалі насілісны пераход да ажыццяўлення усё новай і новай захватчы. Польша другой імпералістычнай вайны ўсё больш разгараецца і праграма перапасці ў страшныя сусветны пажар.

Народныя масы капіталістычных краінаў высока палілі сям барацьбы супроць рэжыма годаду, ніччаты і вайны. Іх не запалохаць тапаром ката, фашысцкім запынкам, навоцым дэтам канцэнтрацыйнага лагера! Рэвалюцыйная барацьба шырока і мацнее, яна разгортваецца па лозунгамі аднаго фронту, наперак адзінаццую траціска-бухарынскіх шпінаў, наперак кожным і сабатажу згнілых іліраў.

Як пелігасны маяк, асвятляе СССР шлях да перамогі ўсім тым, хто гераічна змагаецца супроць фашысцкай іракабедаў, супроць падальшчыцкай вайны, хто шукае імкнення да свабоды і міру. Гіганцкая перамога СССР, дзе ажыццяўлена першая фаза камунізма — сацыялізм, — узняўшы рэвалюцыйны лух працоўных усёго свету, яны натхняюць іх на дасейную барацьбу з фашызмам і вайной, яны ўдзяваюць у іх новымі сіламі, бадабраюць і энергію.

Народы Савецкага Саюза, рабочы клас, калясаяне сацыялізма, інтэлігенцыя сустракаюць 1 Мая, бацачы перад сабой бязмежны, светлы перспектывы. Яны прыходзяць да свята, узброены гістарычнымі рашэннямі XVIII з'езда партыі Леніна — Сталіна. XVIII з'езд ВКП(б) палагуў вялікі дасятвены Савецкага народа, пакрысці поўную перамогу генеральнай лініі партыі і даў усім працоўным новую велікую праграму барацьбы і перамогі — праграму завяршэння будаўніцтва бяскасавага сацыялістычнага грамадства і паступовага пераходу ад сацыялізма да камунізма.

З велізарным патхненнем, несакрушальнай верай у свае сілы, з непалісрай-

шымасцю прыступіў савецкі народ да ажыццяўлення гістарычных рашэнняў XVIII з'езда партыі. Савецкі народ шверта ведае: большавіцкае кіраўніцтва партыі, геній таварыша Сталіна забяспечылі бліскучы перамогі сацыялізма, пышны росквіт усіх галін гаспадаркі і культуры; пад мудрым вадзіцельствам таварыша Сталіна савецкая краіна набадасно ідзе ўперад да камунізма.

І нічэжны сробы ворагаў, нічэжны сробы гнуснай фашысцкай агенцыі — траціска-бухарынскіх бацкітаў, залымаць гэты набадасны рух, яны будучы як чарвякі раз'ядулены магучай савецкай каласіскай.

XVIII з'езд ВКП(б) паставіў перад усімі працоўнымі СССР залучу сусветна-гістарычнага значэння — перагнаць эканамічна важнейшыя капіталістычныя краіны на працягу бліжэйшых 10—15 год. І мы не сумняваемся, што праз 10—15 год наша краіна стане самай багатай краінай свету. Залог гэтаму — геніяльнае сталінскае кіраўніцтва, несакрушымая воля вялікага корычага савецкага карабля. Залог гэтаму — мабілізуючая сіла вялікай большавіцкай партыі. Залог гэтаму — велізарны энтузіязм і творчы парыв савецкага народа. Залог гэтаму — несакрушальнае маральна-палітычнае здзіства гераічнага народа краіны Савецкаў.

Наш народ — народ гераюў і стваральнікаў, народ, нараджаючы такіх сталінскіх сокалаў, як Вялікімір Кокінакі, народ, якому не страшы ніякія труднасці, — з часцю выканае гістарычную задучу, паставіленую XVIII з'ездам партыі.

Савецкі народ пажынае зараз слаўкі плады перамогі сацыялізма. Ён упоўнева глядзіць у будучыню. Перад ім — радужны шырока халі, перад ім — светлыя варшыні камунізма. І калі інаму міруную творчую працу паспрабуе напушчыць гнусны вораг, усёе народ, які адны чалавек, стане грузымак за сваю радзіму. Папарыла Чырвоная Армія ілчэ раз дакажа свае бліскучыя баявыя якасці. Паўторыць, калі патрэбуцца, урокі Касана.

Велічым пералётам тав. Коінінакі з СССР у Амерыку савецкае авіяцыя ілчэ раз паказала ўсёму свету сваю сілу і магучнасць. Нам не страшыны пагрозы ворагаў. Нас не запалохаць ультыматумамі і ямовамі мюнхенскіх «міратворцаў».

Сёння, у дзень 1 Мая, савецкі народ ілчэ раз прадеманструе сваю баявую гатоўнасць, сваю сілу, сваё непаліскае адзіства, сваю згуртаванасць вакол партыі Леніна—Сталіна.

Няхай ярачы пацалюць сялі! Няхай гучна грываць аркестры! Савецкі народ, вяселюшы залем зікучыма, святлою ўпрыгожаны вуліцы гарадоў і сёл! Прамоўны палітэсаты Пярмакай. Дастойна сустраенне вялікае ўсенароднае свята!

## ПАВЕДАМЛЕННЕ УРАДАВАЙ КАМІСІІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ БЕСПАСАДАЧНАГА ПЕРАЛЁТУ МАСКВА—ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АМЕРЫКІ

Пералёт Коінінакі і Гардзіена па маршруту Масква — ЗША, пачаты 28 красавіка 1939 года ў 4 гадзіны 19 мінут (па маскоўскаму часу), закончан 29 красавіка ў 3 гадзіны 15 мінут на востраве Місёу, Паўночная Амерыка (Канада).

Самалёт праляцеў па наступнаму маршруту: Масква—Трондгейм (Нарвегія)—Рейк'явік (Ісландыя), Кап Фарвел (паўднёвая аканечнасць Грэнландыі) — Паўночная Амерыка, пакрышы шыях па праёй 6516 кіламетраў за 22 гадзіны 56 мінут (фактычны шлях самалёта быў значна больш — каля 8000 кіламетраў, што складае 348 км. у гадзіну).

Палёт прапаяў па ўскладненай метарадагачнай абстаноўцы. Якая характарна для гэтай трасы. Прытоў папвор'я, лані перад вылетам, прапаяўся, за выключэннем раёна Нью-Ёрка, дзе, па паведамленню вацшынгтонскага бюро папвор'я, чакалася ўмераная вышыня аблачнасці. У шляху самалёт перасек тры циклоны, меў бакавыя і супрацьны ветры да Грэнландыі і папушы а Грэнландыі да заліва Св. Лаўрэнція. Валор'е значна пагоршылася ў раёне Нью-Ёрка і па паўночнай ўсход ад яго з-за бясрага прапавання пылуна, што стварыла тэм нізкую і магучую аблачнасць, пры якой пасадка была налязчай згрудлена.

Эпімаж, жадаючы па што-б та ні стала прапайці да Нью-Ёрка, гераічна прапаяў сабе шлях, вышаў на вышыню

9.000 метраў, але набліжэнне ночы і дасейнае пагоршэнне папвор'я прымушыла яго вярнуцца к заліву Св. Лаўрэнція і зрабіў вымушаную пасадку на востраве Місёу.

Пры пасадцы на выключна невыгоднай, балюскай глебе адбылося пацаложанне самалёта. Аляін з лётчыкаў атрымаў лёгкае раненне.

За час свайго палёту матэрыяльная частка самалёта, матары, радзёствыя і ўсе прыборы прапавалі бядоўна.

З моманту вылету самалёта маскоўскія радзёстанцы трымакі з ім бесперапынна сувязь аж да моманту пасадкі. Якасць сувязі на ўсёй трасе палёту была выдатнай. За ўсёе шлях следвання з борта самалёта прынята 70 паведамленняў.

Урадава камісія лічыць, што пералёт Гераю Савецкага Саюза тав. Коінінакі і штурмана т. Гардзіена ў гэтых умовах з'яўляецца выдатным. Эпімаж прапаяў у палёце выключны гераізм і высокае майстэрства.

Камісія асоба адзначае, што пасадка самалёта «Місёва» на востраве Місёу, пасадка на ўсёй трасе палёту была выдатна, што стварыла тэм нізкую і магучую аблачнасць, пры якой пасадка была налязчай згрудлена.

Па атрыманых вестках, эпімаж чакаецца ў Нью-Ёрку 30 красавіка.

УРАДАВАЯ КАМІСІЯ.


## У К А З ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР АБ АЗНАЧЭННІ ТАВ. КУЗНЕЦОВА Н. Г. НАРОДНЫМ КАМІСАРАМ ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТА СССР

Назначыць тав. Кузнецова Нікалаа Герасімавіча Народным Камісарам Ваенна-Марскога Флота СССР.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР М. КАЛІНІН, Секратар Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР А. ГОРКІН.

Масква. Крэмль. 28 красавіка 1939 года.

# НЯХАЙ ЖЫВЕ 1-е МАЯ—АГЛЯД РЭВОЛЮЦЫЙНЫХ СІЛ МІЖНАРОДНАГА ПРОЛЕТАРЫЯТА!



## ЗАГАД НАРОДНАГА КАМІСАРА АБАРОНЫ САЗУСА СССР

1 мая 1939 года

№ 78

гор. Масква

Таварышы чырвонаармейцы, камандзіры, камісары, палітработнікі, інжынеры, урачы і тэхнікі! Народны Вялікай Сацыялістычнай Радзімы сёння святкуюць 1 Мая—дзень рабочай салядарнасці і агяду рэвалюцыйных сіл міжнароднага пролетарыята, дзень усенароднай радасці.

Рабочы клас, каласіае сацыяліста і савецкая інтэлігенцыя маюць чым гадзіцца. За годы сталінскіх паходаў наша краіна стала квітнейчай, магучай і непераможнай.

Троця Сталінская пяцігодка раскрывае перад працоўнымі Савецкага Саюза новыя і велічныя перспектывы. XVIII з'езд Усеагунай Комуністычнай партыі (большавікоў) вуснамі вялікага Сталіна ўказаў дасейны шлях напаву пераможнаму сацыялістычнаму руху, і няма ў свеце ніякай, якая магла-б прыпыніць гэтыя 170-мільёнаў арміі будаўніцтва сацыялізма да новага чалавечага грамадства—да камунізма.

Капіталістычны свет уступіў у паласу новых мацнейшых патрасенняў. Эканамічны крызіс пагражае стаць запяняжым і больш цяжкім, чым папярэднія крызісы. Фашысцкія агрэсары, насільствена перапрайваючы карту свету, улапілі чалавечы і агульны імпералістычны найл. Паатамі ўжо зьліцца кроў працоўных на Усходзе і Захадзе. Ужо дзіка і злачынна запяняюцца капіталістычныя скарбніцы чалавечай культуры, накопленыя людзімі вякамі. Уся ваенная машына капіталістычных звар'яў прывеззена ў рух і запяняча на поўны хор. Апрача таго, што ўся прамысловасць, эканоміка ў пазым, перавеззена на ваенныя рэзэрвы, правозыцца спешна мабілізацыі, лікаралачна перааіаваюцца войскі, міліёны людзей ставяцца паа ружжы і чалавечыя масы падганяюцца да бязнона крывавага патрасення і разарэння. Разнузданая фашысцкая ваенная агрэсія, упоеная лёгкімі перамогамі, не перастае пагражаць новымі напатамі супроць слабых і запалоханых краінаў.

Толькі наша дзяржава — Савецкі Саюз, які відзе энергію, паслядоўную

і часную палітыку міру, не баіцца ніякіх пагроз. З поўным усведамленнем сілы і магучасці Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і Рабоча-Сялянскага Ваенна-Марскога Флота працоўны Савецкага Саюза спакойна глядзіць на адбываючыся за нашымі рубжымак. Савецкі Саюз стаіць за патрытку народаў, якія сталі афірамі агрэсіі і змагаюцца за сваю незалежнасць, Савецкі Саюз, ято Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія і Рабоча-Сялянская Ваенна-Марскі Флот гатовы адказаць хайным ударам на ўдэр папальшчыцкай вайны, якія прабуюць напушыць недагкінасць савецкіх граніц.

Гэтыя словы нашага вялікага Сталіна з'яўляюцца пераможным законам усёй нашай краіны. Звыш 17 год Савецкі Саюз пажынае плады мірнага будаўніцтва. Сталінскі Цэнтральны Камітэт ВКП(б) і Савецкі Фронт, наш вялікі Сталін рабілі і робяць усё неабходнае, каб агрэсары нашу любімую Радзіму ад напаву за вое, каб Чырвоная Армія і Ваенна-Марскі Флот былі грознай сілай, заўсёды і абавязкова здольнымі на справе абараніць незалежнасць савецкай зямлі, незалежнасць сваёй дзяржавы і багатае разарымі ўсяго ворага. Такую сілу Савецкая Дзяржава папер мае.

Уракі працоўных і прыгнечаных усёго свету звернуць сымі, да Масквы, да Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, дзе назаўсёды знішчаны крызіс і беспарадоўе, дзе на аснове Сталінскай Канстытуцыі квітнее сапраўднае сацыялістычнае дэмакратыя, дзе многанациянальны народ у брацкім садружстве ўпору і з вялікім поспехам будзе сацыялізм; дзе ўзброеныя сілы сацыялізма, з'яўляюцца цалюцю і кроўю свайго народа, нікому і ніяк не пагражаюць, але штотадзіна гатовы быць багатае ўсё ворагаў, калі яны ступяць нагой на савецкую зямлю. На вехах нашата старажытнага Краля яра гараць чырвоныя зоркі, папамінаючы чалавечую аб наступішай вяне, аб вялікіх заваяваннях сацыялізма на поўтай частцы зямнога шара.

Рабочыя, каласікі, інтэлігенцыя, патхненны дакладом вялікага Сталіна і рашэннямі XVIII з'езда нашай партыі, з сапраўдным энтузіязмам узліся за выкананне Траіа Сталінскай Пяцігодкі, якая з'яўляецца часткай гістарычнай задачы—дагнаць і перагнаць у 10—15 год у эканамічных адносінах развіцця капіталістычных краінаў Еўропы і Амерыкі.

Пудоўныя неабсяжыныя гарызонты адкрыты ў нашай краіне для развіцця навукі, культуры, мастацтва, для развіцця ўсёх творчых сіл і талентаў савецкага народа.

Наш народ на справядлівасці называецца народам гераюў. Побач з вялікімі імёнамі Савецкіх Гераюў, спыжаюцца сабе сусветную славу, наш народ — рабочыя, каласікі і інтэлігенцыя штотадзіна і штотадзіна ў творчай працы сваёй выдзяляюць усё новых і новых людзінных гераюў, імя якіх — мільён. Нашы лётцы, нашы кадры — гэта залаты фонд партыі Леніна — Сталіна, Савецкай Дзяржавы. У нашай краіне слова чалавек — упэўнені ў гісторыі загучела сывяржална на горта і таму так радасна б'юцца сёння сэрны савецкіх грамадзян, калі яны, лётцы сацыялізма, сустракаюць сваё вясновае свята — 1 Мая.

Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія разам з усімі працоўнымі Савецкага Саюза сустракае 1 Мая нямымі поспехамі ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы. Усе ролы войскі сваёй арганізаванасці, палітычнай і спецыяльна-баявой падрыхтаванасці абноўна аднастроіваюць магучнасць, палітычнае і маральнае адзіства і непераможнасць вялікага 170-мільёнага савецкага народа.

Міжнародная абстаноўка зараз называецца складанай і няўстойліва. Гэта ўскладае на нас, камандзіраў, камісараў, палітработнікаў, чырвонаармейцаў, на ўсёе венапапужаючых, асабліва адказныя задачы. Мы абавязаны нястомна прапаваль і

беспараўна многа вучыцца. Граніцы краіны Савецкаў павіны быць заўсёды і надейна прыкрыты ўсёй сілай Чырвонай Арміі. І калі вораг асмеліцца папаліць узброеную руку супроць нашага народа, міралюба, народа стваральніка, вораг павінен быць багатае разгромам на яго-ж зямлі.

Чырвонаармейцы, камандзіры, камісары, палітработнікі, усёе асабовы састаў РСЧА, як і ўсе грамадзяне Савецкага Саюза, гарача любяць сваю вялікую і пчаслівую Радзіму. Словы ваеннай прысвятлі:

«Я вліяну абараняць яе мужна, умела, з дастойствам і часцю, не пшадуючы сваёй крыві і самага жыцця для дасягнення поўнай перамогі над ворагам!»

З'яўляюцца сапраўдным адзістваваннем несакрушальнай воі нашай доблеснай Чырвонай Арміі.

Таварышы байцы, камандзіры, камісары і палітработнікі! Множце поспехі баявой і палітычнай падрыхтоўкі, мацуйце пачына і як сямд баявую магучасць Чырвонай Арміі!

Няхай вельюць папальшчыцкі вайны, што б'юць на свеце вялікай арміі сацыялізма, якая грознай сілай стаіць на рубжымак сваёй краіны і гатова ў любы момант спеніцца ўсяго папальшчыцкай і папальшчыцкай, дзэрнуўшых ступінь залачынай нагой на савецкую зямлю.

Віншую ўсёе асабовы састаў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі з усенародным святам — 1 Мая!

Няхай жыве 1 Мая — свята працоўных усёго свету!

Няхай жыве вялікі савецкі народ і яго доблесная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія!

Няхай жыве Усеагуная Комуністычная партыя (большавікоў)!

Няхай жыве наш вялікі Сталін!

Народны Камісар Абароны СССР Маршал Савецкага Саюза К. ВАРШЫЛАУ.

## ЗАГАД НАРОДНАГА КАМІСАРА ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТА СССР

1 мая 1939 года

№ 143

гор. Масква

Таварышы чырвонафлотцы, чырвонаармейцы, камандзіры і палітработнікі! Віншую нас з вялікім усенародным святам 1 Мая, ілчэ раз пролетарскай салядарнасці і агяду рэвалюцыйных сіл міжнароднага пролетарыята.

Сёння, у дзень 1 Мая, усёе многамільёны і многанациянальны савецкі народ сабоднай, пчаслівай і магучай сацыялістычнай дзяржавы павозыць вышкі грандыёзным сусветна-гістарычным перагомам, заваяваным пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна.

У нашай краіне, у выніку паспяхолага выканання першай і другой Сталінскай пяцігодкі, у асноўным пабудаван сацыялізм. З года ў год мацее Савецкая Дзяржава, Рабочыя, сяляне, савецкая інтэлігенцыя складаюць адзіную магучую армію будаўніцтва камунізма. Наша слаўная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія і слаўны Рабоча-Сялянскі Ваенна-Марскі Флот клопатамі большавіцкай партыі і асабіста таварыша Сталіна ператвораны ў магучую непераможную сілу, у несакрушальны алот мірнай працы народаў СССР.

Гераічны шлях, пройдзены нашай краінай, гістарычна перамогі, дасягнутыя ў жорстай барацьбе з класавым ворагам, падагулены правальным народаў таварышам Сталіным у яго выдатным дакладзе на XVIII з'ездзе Усеагунай Комуністычнай партыі (большавікоў). У гэтым-жа дакладзе таварыш Сталін разгарнуў грандыёзны план дасейнага развіцця краіны на бліжэйшыя 10—15 год і ўка-

заў шлях паступовага пераходу да камуністычнага грамадства.

З радасцю і гордацю ўзаеся савецкі народ за выкананне задуч, паставіленых XVIII з'ездам ВКП(б) і вялікім Сталіным. Будаўнікам камунізма не страшыны ніякія труднасці. Перамога будзе заваявана! Свой энтузіязм, сваю волю да перамогі савецкі народ выражае ў новым уданне сацыялістычнага саборніцтва імені Троіа Сталінскай Пяцігодкі, у далейшым пабадэным росце савецкага патрытызма і аданасці сваёй радзіме, у ячэ больш пшым згуртаванні вакол свайго роднай, любімай партыі большавікоў.

У іных умовах сустракаюць 1 Мая працоўныя капіталістычных краінаў. Іх лёсам з'яўляецца капіталістычнае рабства, фашысцкі тэрор, годзі ніччаты і беспарадоўе. Капіталістычны свет садрагаецца ў ісксах новага эканамічнага крызіса. «Ужо другі год ідзе новае імпералістычнае вайна, якая разгараецца на велізарнай тэатры ад Шанхая да Гібралтара і запяняла больш 500 мільёнаў насельніцтва. Насільствена перакраіваецца карта Еўропы. Амерыкі, Азіі, Патрасена ў корні ўся сістэма пасляваеннага так званнага мірнага рэжыма» (Сталін). На праці працоўных капіталістычных краінаў кладзецца пажар новага эканамічнага крызіса, ніжар другой імпералістычнай вайны і ненамерных ваенных расходаў.

У адказ на гэтыя хэпны фашысцкія пасылкі, у адказ на ўзмацненне капіталістычнай экспанатацыі — усё вышэй узнімаецца хваля ірагэсцы, усё мацней

расце супраціўленне народаў катан-прыгнечаным, усё глыбей пранікае ў сацыялізм шырокіх народных мас іза аб'яднання сваёй радзі для паспяховай барацьбы супроць фашызма, супроць капіталістычнага рабства.

Наша краіна, правозычы палітыку захавання міру, гатова да любых нечаканасцей, якія вынікаюць з капіталістычнага асуджэння. Словы свайго вялікага пералыра магучы савецкі народ заўсёды перад тварам усёго свету: «Мы стам з міру, але мы не баімся пагроз з боку агрэсараў і гатовы адказаць хайным ударам на ўдэр папальшчыцкай вайны, якія прабуюць напушыць недагкінасць савецкіх граніц».

Савецкі Саюз будзе вялікі марскі і акіяніскі флот, дастойны нашай вялікай справы. Дастойны сацыялістычнай дзяржавы, сацыялістычнай прамысловасці дзе Ваенна-Марскому Флоту ўсё больш і больш перамацнейшых караблёў.

Рабоча-Сялянскі Ваенна-Марскі Флот ужо цяпер з'яўляецца грознай сілай для ўсёх ворагаў сацыялістычнай Радзімы. Чырвонафлотцы, камандзіры, палітработнікі, бяззаветна адцяны сваёму народу, сваёй Радзіме, з часцю нясуць баявую вахту на марскіх рубжых савецкіх граніц, штотадзіна, штотадзіна павышаюць баявую гатоўнасць караблёў і часцей з тым, каб разам з РСЧА ў любую мігуну

абрушыць усю сілу і магучасць Ваенна-Марскога Флота на галаву ворага, пасягнуўша на недагкінасць савецкіх граніц.

Таварышы чырвонафлотцы, камандзіры і палітработнікі! Мабілізуйце ўсе сілы на паспяховае вырашэнне зааа, паставіленых перад намі XVIII з'ездам партыі большавікоў. На штотадзіна авалодвайце марксіска-ленінскай тэорыяй. Наўхіляна павышайце сваю большавіцкую пілынасць. Услмерна ўдасканальвайце баявую падрыхтоўку караблёў, берагавой абароны і марскай авіяцыі. Старанна авалодвайце складанай, пералавой магучай тэхнікай, паступаючай на ўзровень флота.

Штыр разгортваецца сацыялістычнае саборніцтва імені Троіа Сталінскай Пяцігодкі.

Няхай жыве і мацее наша магучая Радзіма — Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік!

Няхай жыве наша родная, непераможная Чырвоная Армія — магучы алот мірнай працы народаў СССР, ваенны страж свабоды і незалежнасці Савецкай краіны!

Няхай жыве Ваенна-Марскі Флот СССР — надейная ахова марскіх граніц нашай Радзімы!

Няхай жыве Усеагуная Комуністычная партыя большавікоў!

Няхай жыве правальны працоўны усёго свету — вялікі Сталін!

Народны Камісар Ваенна-Марскога Флота Саюза ССР фламан флота 2 ранга Н. КУЗНЕЦОЎ

# ПЕРШАМАЙСКВАЯ АДОЗВА КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

## Рабочыя і працоўныя!

Паўстае год гама назады лезь 1 Мая стаў баявым днём міжнароднай пролетарскай сацыялізацыі. Упершыню ў гісторыі рабочага руху пролетарыят вышаў на вуліцы ўсім свеце, як арганізаваная міжнародная сіла, з басментам клячым Комуністычнага Маніфэста «Пролетарыі ўсіх краін, адналіцеся!».

За гэтыя пяцьдзесят год выраста магутнасць рабочага класа. Не раз ён веў жорстка баі са сваім смяротным ворагам — буржуазіяй, не раз напасіў яму паражэнне, падаў сам, зноў палімаўся, як лезен дарны багатыр, каб ударыць з яшчэ большай сілай на ворага. У 1917 годзе савецкія рабочыя класа, узарны атрады міжнароднага пролетарыята, стаў гаспадаром адной шоста часткі зямнога шара. Тым самым міжнародны пролетарыят атрымаў такую сусветна-гістарычную перамогу, ад якой ніколі не апраціцца яго класавы вораг. Ён наладзіў сусветную капіталістычную сістэму, акрамя усю сусветнай пролетарскай рэвалюцыі. Сваёй перамогай савецкія рабочыя класа старэй магутную апаору для вызваленчага руху працоўных усіх краін. Ён асвясціў несакуржымую клясцю сусветнага пролетарыята — СССР — матэрыяльнай сілай пераможанага сацыялізма.

Ніколі яшчэ не гарла гак ярка, як зараз, зорка сацыялізма. На XVIII з'ездзе большасці геніяльна прадаўжальніцкай справы Маркса—Энгельса—Леніна, праваль і настаўнік працоўных усіх краін, таварыш Сталін раскрываў новую старонку ў гісторыі чалавецтва. Ім ёй — завяршэнне пабудовы басментавага грамадства ў СССР, паступовы пераход ад сацыялізма да камунізма.

У сярэдзінах гранічных перамог сацыялізма народы капіталістычных краін, якія адыхаваюць у лапках рабства, фашыскага тэрора і вайны, бачыць жыццёва прывабліваючы сілы рабочага класа. Працінаючы сваё сучаснае, яны бачыць у камунізме сваё будучае. У брацкай дружбе, адзінай самі ёй узвоззяць народы Савецкага Саюза свай прасторы, поўны сонца і святла, чалавечыя шчасця і радасці, камуністычны лад. Сваім вялікім выратаваннем яны кіруюць усіх прыгнечаных і абдользеных свету на шлях Леніна — Сталіна, на шлях сацыялістычнай рэвалюцыі, адзіны шлях да вызвалення працоўнага чалавецтва.

Важныя пакуты працоўных мас капіталістычных краін. Іх сённяшні дзень — гэта крызіс, беспарадак, шчыта. Гэта — глумленне над імі шайкі фашысцкіх нацыяналістаў, турмы і канцэнтрацыйныя лагэры. Гэта — лапцук залязенай фашысцкай праціваў супроць свабоды і незалежнасці народаў. Гэта — крывавае імералістычнае пабоішча, якое развязалі фашысцкія разбойнікі.

Амады тры год герцаіна замагваў іспанскі народ супроць уторжэнцаў і яго краіну іспанскіх фашысцкіх разбойнікаў. Англія і Францыя рэакцыйна буржуазія думала яго чыста «шэ-ўмяшання». Прэ папярэньні капіталістаў з вярхушкі II Інтэрнацыянала сусветнае рэакцыя арганізаваў паражэнне іспанскага народа. У гэтага народа, абараняўшага сваёй грымзію не толькі незалежнасць свай краіны, але і незалежнасць іншых народаў, яна выбыла з рух мач перамогі. Спраўдзілі іспанскі народ, які сёваў сілы фашысцкіх агрэсарў, чорнае варанне рэакцыі распаліла ішчэ больш пажар другой імперыялістычнай вайны. Іспанія яго перагварэ ў фаршот захватніцкай палані герцаіскага і італьянскага фашызма. Яно хачела-б аднавіць папак і разграбленне фашызму народы Еўропы.

На Далёкім Усходзе дарэмна прабуе японская ваеншчына адыялоўш 400-мільёны кітайскі народ. Як лёў б'енца кітайскі народ супроць японскіх захватчыкаў. Ён б'е ворага з тыла. Ён замыкае ў вогненнае калыно захватчыкам японцаў гарамы. Ён знесіла праціўніка залязлай вайны. Яго самаацэна барацьба рэвалюцыянізму працоўнае масы Японіі, раскісвае японскую армію. Не вышла ў японскіх захватчыкаў маланкападобная вайна, басмільны яны дабіла ўгоднага ім «міру». З ачытам яны лезуць напрамком супроць Вялікабрытаніі і Францыі, падбарваючы да іх каланіяльных узладанняў.

Іх апаляшчы звер, кідаючы фашызм на Еўропу. Ён паганьнуў Аўстрыю і Чэхаславакію, ён заняў Мемель, анексаварў Албанію. Ён закідае п'яту на шыю Польшчы. Ён рэцца на Балканы, пагражаючы Румыніі, Югаславіі і Грэцыі. Ён падбарвае да Швейцарыі, Галандыі, Бельгіі. Ён патрабуе пазыгу калоній, запускае шапшыры ў Латвію і Эстонію. Ён завараўся і абнагваў ад выгодаў «анк'юнктура», створанай паганьнем рэакцыйнай буржуазіі іншых краін. Ён напалокае на малыя народы, шапжаючы іх, спекуючы іх на прызалежства рэакцыйных элементаў буйных капіталістычных дзяржаў. Ён ліхарадачна спашаеца, стрымгаў кідаеца ў авантюры, бо баіцца рэстаўта супраціўлення народаў. Ён спускае з лапцук прадаўжальніцкай шайкі трацінскіх ішчынаў і празакараў, якія с'рабуюць па залязлах фашысцкіх разваж разваж рабочыя арганізацыі знутры, абарэаючы іх перад тварам наступаючага ворага і вылаць іх з галавой фашызму.

Англія і Францыя рэакцыянеры распачылаюць барацьбу са сваю пацітку паліпальвання вайны супроць СССР. Ці шчы пастужыла алкравіт фашызму лезы ў Аўстрыю, Чэхаславакію, каб рушыць яго на ўсход? Ці не яны лязвалі іх у захватчы іспанскую вулу, аўстрыйскія і чэшскія залатыя запасы, заровы Шкода, падовавалі румынскую нафту, венгерскую ішчыну, каб узмаціць фашысцкіх агрэсарў для вайны супроць Краіны Савецкай? Ці не яны разважвалі фашысцкім залезам рукі, садзейнічаючы захвату імі Іспаніі?

Але яны выкідалі духаў, якія павярнуліся супроць іх. Яны ўмацавалі фашысцкі разбойнік супроць сваё. Сваёй палітыкай яны палесталі паў узар фашысцкі дзяржаў свае ўласныя народы. Усё ясней усваемаюць народныя масы, што Мюнхен не толькі не выпатаваў мір, а паскорыў і абячачы далейшую агрэсію фашызма. Усё мацней расце абурэнне народных мас супроць мюнхенскай палітыкі, супроць тых, хто ўп'яваў народы ў вайну па ліпавенным флагам выпатавання міру. Усё гучней патрабуюць яны аставацца ад узару палітыкай фашысцкіх захватчыкаў вайны, яны не вераць у дэкарпаліцы іх пасобнікаў. Народы патрабую не зорак а справы. Яны патрабую рашучага апаору фашысцкім агрэсарам.

**Браты рабочыя!**

Мы, камуністы, заўбей гаварылі вам працу, як-бы горка яна і была. Камуністы ўказвалі вам вершы шлях барацьбы супроць фашызма і вайны. Ці не папалоўдвалі яны вас, што палітыка лідэраў II Інтэрнацыянала выкае не да сацыялізма, а да фашызма, да вайны? Ці не гаварылі яны, які фашызм толькі падбарвае да ўладу ў Германіі, што сацыял-дэмакратычная палітыка басконных уступак буржуазіі, расколу рабочага класа, траўлі камуністаў падрывае паражэнне працоўных? Ці не камуністы прапагоўвалі Другому і Профсаюзнаму Інтэрнацыяна-

лам устанавленне адзінага рабочага фронту яшчэ тады, калі лёгка было нанесці смяротны ўдар фашызму? Ці не камуністы настайвалі на неадкладнасці аб'яднання ўсіх с'я рабочага класа, каб праціваў ухільіць вайну? Ці не камуністы выкідалі мюнхенскае паганьненне, як змову супроць міру і басмасыні народў?

Але выкіраў ад расколу рабочага класа? Фашысцкі агрэсар, горш аніжа баіцца рэакцыйнай буржуазіі адзінага рабочага класа, бо яна ведае, што мільённы масы рабочых сваім агульным выступленнем могуць узяць фашызм у пікі, сарваць яго грабежніцкія войны, паскорыць крушэнне фашыскага рэжыма.

Не верце, пролетары, тым, хто гаворыць, што фашысцкі захватчыкаў вайна абудалі немагачыма. Не таму фашысцкі залезлі палаласю на ішчыны народы, што яны моцны. Яны разважваюць вайну таму, што іх дупаць супрацівацы іх унутранага рэжыма. Ім патрабны войны, каб выпатаваць ад насасювачагас палітыка і эканамічнага банкротства фашысцкай дыктатуры. Яны хочуць шапшыць уэрмі абурэння ўласных народаў шумам дыпматычных і ваенных сперамоў. Але чым больш яны захватваюць тэрыторыі, тым мацней яны міпуюць супроць сабой. Яны насліпа ўтрымаць старыя эканамічныя і палітычныя адносіны дзяржаў, узмаціваючы хаос і развал усёй капіталістычнай сістэмы. Чым больш залязваюць фашызм іншых народы, тым больш грымзы тым ён стварае для сабе і для сваіх арміяў. Паў абалонкай фашысцкай дыктатуры лупць пааспудна рэвалюцыяныя працэсы небывалай сілы.

Але фашызм не ўлазе сам сабой, калі яго не апрацікуць працоўныя. Ад іх баюва рашучасці, іх мужнасці, гатоўнасці ісі на афры залежыць гістарычныя тэрміны крушэння фашызма, п'яваржэння капіталізма.

Не задумывайцеся фашысцкім катом чэхаславацкага народа, які збірае свае сілы, каб падняць супроць сваіх залязвалінікаў. Ніколі не паміраюць народы з ваязвоннай ім сілай зброі фашысцкай навады. Прэ першай суп'явай ступачы фашызма з моцным ваенным праціўнікам не астапае каменя на камені ад гітлер-фашысцкай сістэмы «самаў» і «практэ-таратаў». У тылу ў фашысцкіх захватчыкаў с'яе с'яе нацыянальна-рэвалюцыяныя войны, с'яе ісіа рэвалюцыянага штурма ў сасанні заняволеных мас.

Не падавіць залезе Франко горды, сваё бабоўлівы іспанскі народ, які намагаў вялікі вонг нацыянальнай вайны супроць чужаземных захватчыкаў. Гэты народ выгнаў Напалеона. Ён апрацікуў манархію. Ён разбуў фашысцкую дыктатуру Прымо з Рыера. Ён змаце чужую неавазітую ўладу італьянскага сатрапа. Не скончыла свхатка народа з фашызмам. Прапоўняе масы Іспаніі ведаюць, што іх барацьба з'яе с'ясаўлае часте рашучага руху антыфашысцкіх сіл усю с'ягу. Райна, які ў разважвалі фашысцкі працівец, будзе напаліў і і іспанскага фашызма. Багата палітыя кроў і іспанскае фашызма стане зноў антыфашысцкім бастыёнам.

## Пролетары!

Мы матурны сіла, бо нас мільёны. Ад нас залежыць, ці будзе зыміць фашысцкі і зорны, праціваць шайкі і донцы, хазіць пазыты і парадокі. Ці будзе працоўныя пайць і зарыць чукчу паразытчных трацінкінаў. Рабочы клас — баявы авангард народа, ён выражае яго ітэрасы сённяшняга іша, каменчыя ітэрасы ўсёго працоўнага чалавецтва. Але нам, рабочым, патрабна вера ў свае сілы, нам патрабна памнажыцца нану магучнасць сяджанне, нам патрабне адзіны фронт у нацыянальным і міжнародным маштабе.

## Выканаўчы Камітэт Комуністычнага Інтэрнацыянала

Ён патрабне нам як хлеб, як наветра, які вада. Толькі ўсваючы сваю сілу і прывычы е пры дапамозе адзінага фронту ў дзяненне, мы ўзінем усю сілу народа, сілы ўсёго працоўнага чалавецтва. Нам патрабне адзіны фронт таму, што мы хочам пакончыць назаўсёды з фашызмам, з грабежніцкімі войнамі і капіталістычным рабствам.

Але каго залежыць зараз адзінага дзяненнаў міжнароднага рабочага класа? Ад Сацыялістычнага і Профсаюзнага Інтэрнацыяналаў. Калі іх лідэры захочуць, заўра адзінага стане зварышымся фашызмам. Міжнародны рабочы клас знойдзе сябе як сілу, аказваючую рашучы ўплыў на ход падзей. Сваім адзінаствам уяўляе ён разваж магутны рух народнага фронту ва ўсіх капіталістычных краінах. Гэта будзе п'яжэе паражэнне фашызма, пачата крушэння яго. Ці хочаце вы гэтага, сацыял-дэмакратычныя рабочыя? Хочаце — тады дамаіце супраціўленне ваіш правадзюў адзінага дзяненнаў рабочага класа, маўпяне адзінаствам з ваішмі братамі па класу — камуністамі.

Выражачы волю рабочага класа ўсіх краін, Комуністычны Інтэрнацыянал прапануе Выканаўчаму Камітэту Сацыялістычнага і Профсаюзнага Інтэрнацыяналаў пачаць неадкладныя перагаворы аб устанавленні адзінага фронту для барацьбы супроць захватчыкаў і нападчынікаў вайны. Ён прапануе Сацыялістычнаму Інтэрнацыяналу п'яплату для адзінаства супроць абарона міру на аснове рашучага апаору фашысцкім агрэсарам, арганізацыі калектыўнай басмасыні, барацьбы ў кожнай асобнай капіталістычнай краіне супроць прадаўжальніцкай палітыкі рэакцыйнай буржуазіі, якай шукае паганьнення з фашысцкім агрэсарам за вошт свабоды і незалежнасці свай ўласнага народа. Комуністычны Інтэрнацыянал прапануе скліканне канферэнцыі рабочых арганізацый усяго свету для распрацоўкі канкрэтнага п'яплату дзяненнаў, спосабаў і срокаў барацьбы, стварэння адзінага органа каардынацыі сумесных дзеянняў.

## Рабочыя ўсіх краін!

У дзень 1 Мая вы будзеце дэманстравалі разам з пролетарыятаў Германіі, Японіі і Італіі за мір, супроць захватчыкаў вайны, за нязважэнне фашысцкай дыктатуры, як с'ролак захавання міру.

Вы будзеце дэманстравалі разам з англійскімі і французскімі рабочымі супроць паліпальвання вайны, за рашучы адпор фашысцкім агрэсарам, за прымяненне саніпці эканамічных, палітычных і ваенных у адносінах да іх.

Вы будзеце патрабаваць у буржуазных уладаў Англіі, Францыі і ЗША даламогі рэспубліканам Іспаніі, патрабам Чэхаславакіі, Албаніі, Аб'ініі, дэмакратам Аўстрыі для вызвалення ад чужаземнага яра.

Вы будзеце патрабаваць ваеннага слаб-дзяння і калектыў кітаю.

Вы будзеце дэманстравалі за адзіны фронт працоўных усяго свету з вялікай краінай сацыялізма.

Вы будзеце дэманстравалі за палітыку міру СССР, адпавядаючы спадзяванням усіх народаў.

Найвялікі сілг барацьбы і перамог, спыт, абячаты ў крыві лепшых сыноў рабочага класа, сілг Маркса—Энгельса—Леніна клячым Комуністычным Інтэрнацыяналу вас, пролетары і працоўныя!

Найхай жыцце дзень 1 Мая, баявы дзень міжнароднай пролетарскай сацыялізацыі! Далаў фашызм і грабежніцкай вайну! Далаў капіталізм!

Найхай жыцце Комуністычным Інтэрнацыяналу!

# МАСКВА—ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АМЕРЫКІ

## ПЕРАЛЁТ, АСНОВАНЫ НА ВЯЛІКІМ ВОПЫЦЕ

Пералёт таварышоў Кокінамі і Гардзіенка з Масквы ў Паўночную Амерыку праз Скандынаўскі паўвостраў, Ісландыю і Грэнландыю адбівае, як у дзюстры, выдатны прагрэс сталінскай авіяцыі. Гэты пералёт аснова на багатайшым вопыце нашых лётчыкаў, на іх вялікай і п'яжэйшай рабоце на пракаладаных новых паветравых шляхах, на асаваенню самалётаў новых канструкцый.

Зусім, зяпша, надыта нашы пілоты ўпершыню ляталі па нязведаных прасторах Арктыкі. А цяпер там ужо на працягу многіх тысяч кілометраў аснованы рэгулярна дзейнічаючы авіяшляхы міжгітамі.

Асоўшымі паўночнымі трасамі і вывучышымі ўмовы палётаў у Запалар'і, мы змаглі праціраць воіс з Масквы да Паўночнага полюса. Гэты роіс, як і стварэнне ў п'янтго Арктыкі праіфуючай навукова-даследчай станцыі, падрываваў выдатны пералёт Героюў Савецкага Саюза Чкалава і Громава з Масквы ў Злучаныя Штаты Амерыкі праз Паўночны полюс.

Выпрабаўшы самалёт «Москва» на сухапутнай трасе, злучаючай сталіну ў Далёкім Усходзе, і пераанаўшыся ў

цудоўных уласціваснях гэтага самалёта, Кокінамі праціраў пералёт у Амерыку праз шырока прасторы Атлантычнага акіяна. Нам, лётчыкам, асабіва зразумелы тым труднасці, якія сутралялі на шляху Кокінамі і Гардзіенка. Мы гадзім-ся, што нашы таварышы, прадаўжачы саўвасны трацінкі савецкіх лётчыкаў, бліскача праішлі на сухапутнай машыне па новай трасе, пралягаючай у асноўным праз морскія прасторы. Мы гадзім-ся, што нашы таварышы з часцю пераадолялі цяжка метэаралагічныя ўмовы і без пасадкі праішлі да берагоў Амерыкі.

Ці адзіны пералёт савецкіх лётчыкаў не з'яўляецца выдатком. Кожаку з іх праціравае вялікая папарацкая работа. Разам з тым кожны такі пералёт з'яўляецца падрываючым для новых дасягненняў савецкай авіяцыі, для новых дзяржаўнаў сталінскіх сакалаў.

Ад самага сэрца—гарачае палкае прывітанне Вялікімі Кокінамі і Міхаілу Гардзіенка — патрыётам савецкай радзімы, выхаваным слаўнай партыі Леніна — Сталіна.

М. В. ВАДАП'ЯНУ,  
Герой Савецкага Саюза.

## НОВАЯ ПЕРАМОГА СОВЕЦКАЙ АВИАЦИИ

Гуларна з Героем Савецкага Саюза тав. М. М. ГРОМОВЫМ

Далёкія басмасынічныя пералёты савецкіх лётчыкаў свечыць аб высокім узроўні авіяшляхнай культуры ў нашай краіне, аб наўдільным росце савецкай авіяшляхнай тэхнікі.

Бліскачы роіс Вялікімі Кокінамі і Міхаіла Гардзіенка з Масквы ў Паўночную Амерыку — новы доказ дасягненняў авіяшляхнай культуры СССР, ушугнальна дэманстрацыя савецкага пратэітызма.

Кокінамі і Гардзіенка дэпелі на сэрыйнай машыне канструкцыі аднаго з самых выдатных авіяшляхных канструктараў сучаснасці Сяргея Ільёшына. Гэта імя лобра вялома ўсёй краіне. Садружжэ ішчына і лётчыка, іх неспынаючы чысця попухі новага далі свае, выдатныя рэзультаты.

## БАЯВОЕ ПРИВИТАНИЕ БАЙЦОУ-ДАЛЕКАУСХОДНИКАУ

У вялікае свята савецкага народа — сонечны Першамай, мы, байцы Другой Асоцыя Чырвонаармейскай Арміі, шэма свае гарацэе прывітанне роднай Беларусі.

Нам, сынам беларускага народа, в'яла-в'яла нечае быць часасымі далаў-ўсходніх граніч неаважанага Савецкага Саюза, 23 лютага мы пакляліся часна с'яжыць вопытну народы, сваёй вямавай в'яцям. Заўважэе вас, дарагія баяў, браты і сестры, што мы да ашпотага д'ялання да ашпотага кроплі крыві будзем вернымі сынам свайго народа. Мы з гордасцю вывожам сваё клятвеннае абяпанне. Добрааўвучна, па-большэйшкы вывучаю ваенную справу, умцоўваем жалезную вопытну дысцыпліну, строга заўважэем ваенную і дзяржаўную тайну. Кожаку з нас, як светлы прыклад, захоўвае ў памяці вобраз слаўнага патрыёта, далаў-ўсходніка, чырвонаармейца тав. Баранава. Яго захавалі ў насі ашпотага палітыкі, падваргаючыся нечуваным катанаваням у фашысцкім засенку, Баранаў да ашпотага кроплі праліў сваю кроў і нічога не сказаў катам, не здрадзіў прысэгу.

Мы штодзённа павышам свой палі-

тычны ўзровень. Камандаванне часці дараўчала нам весці палітыкаў, выхоўваць чырвонаармейцаў у духу басмезнай аддасці партыі Леніна—Сталіна. Гэта высокая дэвер'е мы зраўдаем справіма.

Кожаку з нас — выдатны і б'ялэй і палітыкаў падрываючым. Над сынам саборніцтва імені Тройкі, Сталінскай П'яшчоткі мы забавімаеся яшчэ больш высокіх п'яказальшчыкаў.

У дзень Першага мая ўзброеныя сыны баявы фарпосты вялікага Савецкага Саюза — на захале і на Далёкім Усходзе, уся Рабоца-Салдацкая Чырвоная Армія на радасці працоўных і на страх ворагам прадаўжэ ішчыню сваю баявую магутнасць, сваю здынасць адкажаць на ўтар ворага далаўным ударам.

Першамайскія партыі пераанаўюць увесь свет у тым, што сілы савецкага народа магутны і неважачальны.

Найхай жыцце раяна большасці партыі, над ашпотага сілгаві гэтай савецкай народ паб'япосна будзе камунізм!

П. ПРАХОЧКІ, П. ІЛЬЧЕНКАУ,  
Н. ЯКУШЭВІЧ, М. С'С'СОУ —  
байцы Н-скай часці 2-й Асобнай Чырвонаармейскай Арміі.

# НАРОДНЫ ФРОНТ СУПРОЦЬ ФАШЫЗМА І ВАІНЫ

Міжнароднае свята пролетарыята — Першае мая — праходзіць у гэтым годзе ва ўмовах наступлення фашызма ў асобных краінах і на міжнароднай арэне, ва ўмовах разгортвання другой імперыялістычнай вайны і ўсё большага распаўсюджвання міжнароднага антыфашысцкага руху.

Апошняе п'япгоддзе прынесла капіталістычнаму свету новыя найважэйшыя натрасенні. Дзесяцігод асабога роу з другога п'япавіна 1937 года змяніў нова эканамічны крызіс, які разважыла ў ЗША, Англіі, Францыі і іншых краінах. Гэты крызіс з'яўляецца значна больш цяжкім, чым п'япавіна крызіс 1929—33 гг. Колькасць беспарацоўных у капіталістычных краінах, якія знізілася ў 1937 годзе да 14 мільёнаў, зноў павялічылася к канцу 1938 г. да 18 мільёнаў чалавек. Усё больш абстрактнае сусветны агрэры крызіс, які катчовае разарае мільёны саян капіталістычных і каланіяльных краін.

З'яўляецца, што такі неспрыяльны абарот гаспадарчых спраў не мог не прывесці да абвастарэння адносін паміж дзяржавамі. Ужо паларыні крызіс пераб'ягвае ўсе карты і прывёў да абвастарэння барацьбы з-за рынкаў збыту, з-за рынкі сыравіны. Захват Японіяй Манчжур'і і Паўночнага Кітаю, захват Італіяй Аб'ініі — усё гэта аддотравала востры барацьбу паміж дзяржавамі. Новы эканамічны крызіс павінен прывесці і с'праваў прывозіць да калейнага абвастарэння імперыялістычнай барацьбы. Гукара ідзе ўжо не аб кантраўрэнці на рынках, не аб гандлявай вайне, не аб далаўнгу. Гэтыя с'рокі барацьбы ладно ўжо прызнаны неаважачальны. Гукара ідзе папер аб новым прывезле свету, с'фер уладу, калоній шляхам ваенных дзеянняў. (Сталін, Справаздачы дэкларацыі на XVIII з'ездзе ВКП(б)).

Фінансавая алігархія перакалае ўвесь пажар новага эканамічнага крызіса на плечы працоўных. Фашысцкія авантурысты спынаюцца вылазкіць нарастанне сіл рэвалюцыі, разарываць рэвалюцыяны рух рабочых і с'ялкі да рашучага паароту мас к п'япалюцыі. Рэакцыйная буржуазія Англіі і Францыі рыхтуе фа-

шысцкім унутранага рэжыма ў сваіх краінах, устанавленне фашысцкай дыктатуры над працоўнымі.

Перашкодзіць ажыццяўленню гэтых крывавага п'япанаў, такема які з'яўраюць усю ўстанавішуюся ў разе краіны фашысцкую дыктатуру, можа толькі народны фронт барацьбы супроць вайны і фашызма, які аправаца на адзіны пролетарскі фронт.

Намечаючы VII кангрэсам Камітэты татчыка народнага антыфашысцкага фронту знайшла шырока волюк с'рол працоўных мас капіталістычных краін. П'яма ці адной калы-небуйз значнай капіталістычных краін, дзе-б не разважэў рух за адзіны пролетарскі і народны антыфашысцкі фронт.

«Па меры пераходу фашызма ў наступленне ў асобных краінах і на міжнароднай арэне, расце шырыцца і п'япавы ўсё больш міжнародны характар антыфашысцкай рух» (Мануільскі, Дэкларацыя ВКП(б) у ВКР на XVIII з'ездзе ВКП(б)).

Амады тры год герцаіна замагваў іспанскі народ супроць уторжэнцаў і італя-германскіх інтэрвентў савабалаюбных іспанскіх народ. Згуртаваны на аснове адзінаства рабочага класа, на аснове п'япнага саюза рабочага класа і сялянства, іспанскі народ сваёй герцаінаў барацьбой клячым другім народам да супраціўлення фашысцкім захватчыкам, садзейнічаў аб'яднанню антыфашысцкіх сіл ва ўсім свеце. З радю іспанскага народа, з радю камуністычнай партыі Іспаніі вымалі гэты выдатны дзечы міжнароднага камуністычнага руху, як Хоаэ П'ясе і Дала-рос В'яп'яры.

І хаця Іспанія зараз заліта кроўю сваіх лепшых сыноў, хаця сотні і ты січы яшчэ ўтара свабодных людзей ішчы на рух катэў-дэраінікаў, заахвачачы на дэваліпцыя тымі-ж прываічымі кругамі Англіі і Францыі, якія залязвалі клячым фашысцкую інтэрвенцыю ў Іспанію, іспанскі народ ніколі не будзе пакаран. Ён не прымірацца з каланіяльнай залежнасцю яго краіны, устане зноў свабодна і магутна на роднай зямлі, ачышчанаў ад фашысцкіх катэў і наслынікаў.

Звыш 20 месяцаў

# НЯХАЙ ЖЫВЕ НАШ СВАБОДНЫ, МАГУТНЫ, ТАЛЕНАВІТЫ СОВЕЦКІ НАРОД, НАРОД ГЕРОЯЎ, НАРОД СТВАРАЛЬНІКАЎ!

## НОВАЯ ТЭХНІЧНАЯ ІНТЭЛІГЕНЦЫЯ

I.  
Нізка схіліўшыся над калейкай чарцяжжа, малады канструктар прадумваў апошнія дэталі новага станка. У гэтыя напружаныя минуты ён жыў у асобным свеце. Акружае на момант знікла з вяду. Ён бачыў перад сабою перспектывы пераменаў.

Усе гэтыя складанейшыя схемы з'яўляюцца для яго жыццёвымі арганізмамі, разумнымі, паслухмянымі лёгкаму руху рукі чалавека, магутнымі механізмамі.

— Сёння канчаць праца, — рапту ён павярнуўся. — Так некалькі занятую! Двойчы праверыўшы свае разліковыя даныя, ён накіраваўся да вуглавога стала, за якім сядзеў стары канструктар тав. Валчок. З Іванам Акімавічам у іх былі прыязныя адносіны. Разам працавалі над адным «створам», раіліся, дапамагалі адзін аднаму. Кожны ўносіў нешта сваё. Але першым ажыццявіў гэтае «сваё», яно абавязкова падваргалася калектыўнаму абмераванню.

Тры дні група канструктараў — Валчок, Контуні і Гагун — працягала чарцяжжы. Як быццам усе было добра.

На заводзе разгарнулася інтэнсіўная работа над хутчэйшым вырабам усіх неабходных дэталей для новага прадольна-стругальнага станка. Канструктары не выходзілі з цэху. Яны асабіста сачылі за ходам работ, інструктавалі майстраў, вучні стаханавцаў.

Усё было гатовы. Але самае галоўнае — наперадзе. На зборцы выявіліся ўсе. Першым прусыў станка выявіліся неспраўныя ахіменні ад разліковых даных магутнасці мотора. Трэба было знайсці выхад.

Бурныя дні перажываў калектыў.

У канструктарскім аддзеле, сялянскім цеху, токарні, расточніцкім, кантрольным майстры жылі гэтым станком. Кожны стараўся што-небудзь зрабіць. Уносіліся дзесяткі прапанов. Пасля дзесяцігадзіннай энергічнай работы залага была вырашана. Калектыўнае творчае шуканне мала было бясцэннага результату. Запрашалі 700 узамеапрацоўчых частак. Станок ажыў! Завад атрымаў вялікую перамогу. Краіна вызвалена ад імпарту яшчэ аднаго тыпу станка.

II.  
У гэтую раніцу Каган прачнуўся задоўга да гукіа. У пакое была глыбокая цішыня. Нішто не перашкаджала яму спаць, а мнісалі прышлі вількія і крыху трывожныя.

Яго названікі старым дыспетчарам завода. На такіх пасадах звычайна назначаюць інжынераў, у краіны выхадку — тэхнікаў. А ён жа нікалі школы не скончыў. Прышоў на вытворчасць падстартам. Быў слесарам, затым спадкабася яму такарнага справы. Сваю новую прафесію ён пачаў з неўзабаве стаў кваліфікаваным токарэм. Праз некалькі год Каган вывучыў майстрам цэху.

Новая даручаная работа акрыліла яго, паліла ўвоўненасць у сілах. З першых ж дзён малады дыспетчар аказаўся рабочым. Праца працягвалі ініцыяваць, адшукваць шляхі для арганізаванай планаванай работы вытворчасці. Па прапанове Кагана быў уведзены на заводзе аэліны графікі якіх замкніў сотні дакументаў, ліквітаваў абязлічаны, безспадарачны, што існавалі да гэтага часу.

У азінак графіку дыспетчар бачыць, што робіцца на складзе, у лінейнай, як апрацоўвацца дэталі ў механічным, як ідзе зборка ў сялянскім. На азінак графіку дыспетчар сочыць за выпускам станкаў ад пачатку іх вяржання да пастануплення на склад для асборачкі.

...Працу ў азінак абарачным цеху быў немінуць. Выпуск тухлыхагонных прадольна-стругальных станкаў зрываўся. Німа шасцірон. Уся партыя стаб-

нога лішца, прыбыўшая на завод, пайшла ў бран. Другой партыі трэба было чакаць больш месяца. Начальнік цеха і майстры выхадку са стварыўшага становішча не бачылі. Толькі адзін чалавек ніяк не агаджаўся з ім. Гэта быў стары дыспетчар.

Трэба было правіць пэўны вытворчы рыск. На прапанове Кагана была зроблена мадэль і форма дэталі, астатнія работы былі завершаны ў лінейнай і ў цеху. Зборачная брыгада тав. Косеніча, атрымаўшы неабходную колькасць шасцірон, з часцю выканала сваё перада'ездзаснае абавязанасць.

III.  
Канстанцін Ігнавіч рэдка калі сядзеў у канторы цеха. Хутчэй за ўсё яго можна сустрэць каля токарнага, стругальнага, чысцовага, раіліся, дапамагалі адзін аднаму. Кожны ўносіў нешта сваё. Але першым ажыццявіў гэтае «сваё», яно абавязкова падваргалася калектыўнаму абмераванню.

Тры дні група канструктараў — Валчок, Контуні і Гагун — працягала чарцяжжы. Як быццам усе было добра.

На заводзе разгарнулася інтэнсіўная работа над хутчэйшым вырабам усіх неабходных дэталей для новага прадольна-стругальнага станка. Канструктары не выходзілі з цэху. Яны асабіста сачылі за ходам работ, інструктавалі майстраў, вучні стаханавцаў.

Усё было гатовы. Але самае галоўнае — наперадзе. На зборцы выявіліся ўсе. Першым прусыў станка выявіліся неспраўныя ахіменні ад разліковых даных магутнасці мотора. Трэба было знайсці выхад.

Бурныя дні перажываў калектыў.

У канструктарскім аддзеле, сялянскім цеху, токарні, расточніцкім, кантрольным майстры жылі гэтым станком. Кожны стараўся што-небудзь зрабіць. Уносіліся дзесяткі прапанов. Пасля дзесяцігадзіннай энергічнай работы залага была вырашана. Калектыўнае творчае шуканне мала было бясцэннага результату. Запрашалі 700 узамеапрацоўчых частак. Станок ажыў! Завад атрымаў вялікую перамогу. Краіна вызвалена ад імпарту яшчэ аднаго тыпу станка.



Лепшыя рацыяналізатары станкабудавальнага завода імені Кірава т.т. Скрыпко (злева) і Мішкін, якія далі краіне дзесяткі каштоўных рацыяналізатарскіх прапанов.

## Браты-патрыётты

Звоўнае раха яшчэ ўтэрыла нотам сігнала, калі тані, плаўна набіраючы скорасць, пачаўся туды, дзе чакалася пад'езненне цалей. Гроўная баявая машына, падпарадкаванася волі майстраўскага вадзіцеля, беражна абходзіла прыгажуні сосны, не змяшчаючы ходу, крута змяняла курс, лавіравала паміж кражэйшых шпэў.

У некалькіх сотнях метраў ад раптоўна павыўшага цалі так на лінейны секунды аслабіў бег. Гулі выстрал разарваў цішыню паляў і зноў імклася машына па поўнай баявой скорасці ўзбіралася на ўзгоркі, святладала ў лагчыны, шугалочы новыя пэлі.

... На заходнім рубяжы падвоўдзіліся рэзультаты стралбы. У шпітку кіруюніка стралбы пасушчэ прывітання Ніцанка Васілія паявілася адзнака — выдатна.

Некалькі пазней праймчалася другая машына. Такаса майстрыскіх мінуточы пні, не сцішачы ходу, перакатвалася праз перапоўны, вёў не вадзіцель, і апоў аянак стралбы—выдатна, стралаў—Егораў Пётр.

Рэдка бываюць іншыя апэні ў камандзіраў саборнічачых паміж сабой экіпаж братаў Егораў і Ніцанка. Калі камандзір падагульвае вынікі саборнічтва, цяжка рашыць, за якім з гэтых экіпажаў іршыштва. На рапачных шаказальніках—майстэрству вадзіцеля і стралбы—яны роўныя. Вадзіцель Пётр Ніцанка і Андрэй Егораў не ўстапуліся адзін аднаму ва ўменні ўзяць ад машыны ўсё, што яна можа даць. Калі Пётр узяў складаную перапоўны, значыць можна не сумнявацца ў тым, што і Андрэй возьме яе. Калі па вузкай лясной дарозе, паміж прыжметых дубоў і высокіх соснаў тані Андрэй ідзе поўным ходам, значыць і Пётр прыдзе дос, не задзіваючы дзеў сталю гусянін.

Экіпажы братаў-патрыётты — членаў Ленінскага камсомола—на ўсім паказваюць прыклад, як треба аналявалі складанай баявой тэхнічай. У гарачыню лінейскіх дзён і пачына завіруць студэнта ацолькава безадворна працуючы матэры баявых машын братаў. Многа кілометраў па роўных дарогах, а часпей зусім без дарог прайшлі машыны Ніцанка і Егораў і ні разу не мелі аварыі або паломак.

... У складанай абстаноцы бою яны ўмепа паказваюць, якую заўважліваю рухавіцы і прахадзілісь толькі у сабе нашы советскія танкі, а на стрэльбачых наглядна перапоўнаюць, якая разачая сіла варышалаўдскіх кілаграмнаў.

Патрыётчыны прыклад братаў Міхеевых нахніў Ніцанка — шэфераў з Ордынікіўскага края і Егораў — калгаснік Смяленскай вобласці. Аб'яўляўшыся ў экіпажы братаў, танкісты з кожным днём усё лепш, усё імгнораней ўдасканальваюць сваё майстэрства сакрушальным агнём знішчэнь ворага, застапца яго сталю гусянін.

Одна пм хорога Е побеле! Вперед!

Горда спявае советскі народ аб сваіх танкістах. У правасе слоў гэтай песні наглядна пераказваюцца тыя з перапоўных ваяк, якім ўдомуацца сустрэцца з танкамі Егораў, Ніцанка, Навіцкіх і многіх тысяч іншых танкістаў слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

П. ТУРСКІ.

## НАД ПРЫПЯЦЮ

Даехаўшы да дарогі, згеняны Конач Жыткавен завіруў коней, упусіў у рыхлую глебу плуг і прысеў на раллю. Да вечара яшчэ было далаё. Удалечыні серабрылася поўнавоўная прыгажуня Прыпяць. На фоне зялёных вербаў за ёй вытка плыў бела, як украінская хата-мазанка, парох, вышучаючы за сабой хвост чорнага дыму.

На суседніх участку спыніў сваіх коней і другі згеняны—Стахей Салапоўч — Заганявам, значыць, Конач!

— Але ж... За тры дні, можна сказаць, да Пярстага мая... От гульнем ужо...

Згеняным трэцяй брыгады аставалася яшчэ некалькі разоў абехаць вадкоў занятых коней, на якіх жанчыны салзілі будзьбу; на гэтым саўбу ў брыгадзе заганявалася. Трэцяя брыгада, якой кіруе Сямён Бабарыка, на дзень раней дух астатніх брыгад заганявала ў калгасе саўбу ўсіх яраў.

Перад наступленнем такога ўрачыстага моманту, як заканчэнне саўбы, згеняны спынілі коней, каб перакінуцца на вай прыцяных слоў.

— Ладна саўба прайшла ў нас.

— На тое, браце, і трэцяя сталінская плішгодка. Навучыцца, можна сказаць, працаваць хутка і па-гаспадарску, добра-аказна.

Многа калгасных вёснаў памятаюць згеняныя, але вост такоў дружнай і арганізаванай не было яшчэ ні разу. Гэта—адна з ярых атэнаў росту і ўмацавання калгаснага ладу.

На поле падыйшлі калгасны аграгатахнік, ён жа рэдактар наспеннай газеты, Іван Маркеевіч, сакратар комсомольскага камітэта Іван Паўлаў, брыгадзіры, калгаснікі і калгасніцы.

— Вішню з перамогай, — пачлоўваючы па плугу брыгадзіра Сямёна Бабарыка, сказаў Паўлаў. Сакратар комсомольскага камітэта працуе агітагараў у трэцяй брыгадзе. Ён называўчы завоўнен, што гэтая брыгада першай заканчвае саўбу ў калгасе. Колькі разоў ў часе абедзёных перапынкаў ён з'яўляўся да калгаснікаў на поле з пачкай свежых газет, павялаўшы ім навіны і на вечар назначыў заняты на вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВЛКСМ.

— А калі-ж вы былі былі заканчваў саўбу? — завіруў Сямён да брыгадзіра Міхаса Тоўкача і Міхаса Маркеевіча.

— Не думаю, што ты ўжо так памята нас апыраўдзіў. Саўбу заканчваем заўтра. Пяршаймае свята будзем сустракаць з адыокавымі поспехамі.

Потым заганявалі аб якасі палітых работ, якасі правязанай саўбы. Аграгатахнік настольнаў, што якасі за ўсіх яраў саўбу зьяно другой брыгады, якім кіруе Аоль Маркеевіч.

— На паверхні вольны ні адной галкі не ўбачыце, усё ў зямлю заараў, каб паліўныя для раслін сокі не выстрывалі.

## ЦУДОУНЫЯ МАРЫ

Насустрач ранішняму веснаму сонцу выйб Валадзя з дому. Устаў ён сёння як заўбедзі ў поўны час, акуратна дагледзіў сабе і радасць маші ацучу вялікую, пеліную. Смачнае снатанне, пачыночыя ласні, благапагучыя ў доме, наезд на выдатную адзнаку на сямейных урках — усё гэта прывалава яму незвычайную спрытнасць.

Лёгі і часты крок яго — імкнёнасць уперад. На забавуванай гарадскіх палатнах ён парываўся з таварышамі на школе і пайшоў да высокага чатырохпаваркова будынка з вялікімі, светлымі вокнамі. Гэта і ёсьць сталінская школа. Яна прыветліва прымае работ, гасцінна расчыла ім свае шырокія дзверы—дзверы да навукі, свету, перспектывае будучыні. Асюль усё яны, нашы чарыравы, спадарожныя, шчаслівае дзень нікім і ніколі не будучы выгнаны, бо гэта іх школа, пабулаваная іхнімі банкамі, акружаная клопатамі таго, хто іркі светач у будучае, таго, чыё імя Сталін.

Валадзя ўважліва слухаў стаўніка. А ён, Аляксандр Антонавіч, забываючы пра старасць, веседа і ярка расказваў пра святае вынае чалавечтва, святае радасці і вясельсці. Гэта была гутарка пра Пяршае мая. Злітнэсць вучняў і настаўніка непервадаваема.

— Хай жыцьце ваша, дзеткі, — заганяваў Аляксандр Антонавіч, — будзе яшчэ лепшым за наша сучаснае ярае жыцьце, за нашы цудоўныя дні, дні эпохі самай сонечнай, самай урачыстай.

З гутаркі дзеці, аднак, зразумелі, што настаўнік, празыўшы нямадоў у стары час, не ахвот апыаўзана многа, пра мінулае. Ярае сёння ён ідзець разам з дзецьмі, ён вясельсца разам з імі. Напачынець больш поўнае, больш зместоўнае.

Па дарозе са школы Валадзя жвава гутарыў з таварышамі. Яа Палана пярэраў работы гурбоў прышліўшы. Іх ладнаўшы школьнікі іншых класаў і школ, знаёмія па агуднай працы ў шматлікіх гуртах, што функцыянуюць у Палана пярэраў. Цудоўным рэкам гучала іх гутарка. Рэкам нашых самых дзёрзавыхх спраў.

Рослы Вася прылаўнаў руку, нібы жадаў крануць прамень сонца, і ўказаў на дадзін. Чарывасць іх нагавала прапавістасць рук. Выдатна займаючыся ў чарвертай школе, ён адначасова працуе на складанай мадэляў саставе з бензінавым матаром. Праца, назнаць тямніцы рухавічэйскай машыны кіруе ім неадступна. Выць інжынерам, самому рабіць машыны—вось яго залатае мара. Школа, а пасля—агучыны институт — вост яго плях. Нішто з работ, праслушаўшы Васю, не адважыўся супярэчыць яму, бо здзейнічыць сваё жаданне кожны з іх ні на кроплю не сумняваема.

Таварышам зайздросціў сябра Валадзі. Імя яго Еўгеній. Вучыцца ён у дзевя-

Гаралік коратка выказаў сваю думку. — Гэта каштоўная мысьць, але яе трэба крыху больш падрабозна расшыфраваць. Гутарка ішла аб адначасовай строжы рэзультатываў. Прапанова гэта была бастра ўкаранена. Яна павысіла прадукцыйнасць працы на 50 проц.

Рабочыя вельмі паважалі старога тэхнолага за чуткасць і ўвагу за бязбедную аднанасць вытворчасці. Уся працоўная дзейнасць Канстанціна Ігнавіча, усё жыццё яго звязана з заводам. Тут ён выраб са звычайнага токара да стагнага тэхнолага. Тут ён ўмерэньна спавяў радасць сацыялістычнай працы.

Малады канструктар Іван Акімавіч Валчок і стары тэхнолаг Канстанцін Ігнавіч Туманоўскі, узаагадоўваючы наезд на ўрадам ордэнам і медалю Советскага Саюза, калгасніца ў калектыве вялікіх аўтарытэтаў.

II.  
На ўсіх участках вытворчасці ідзе напружана творчая работа маладой тэхнічнай інтэлігенцыі. У цеснай, дружнай рацы з усім калектывам з поспехам перамагаюцца труднасці, куцяцца перамогі. Пярмаючы актыўны ўдзел у сацыялістычным саборніччых імені Трэцяй Сталінскай Плішгодкі, канструктары, тэхнікі, чарцёжнікі і майстры, начальнікі цэху і дыспетчары, тэхнікі і брыгадзіры ўвесч час імкнучыся наперад, да новых вышшых сацыялістычнай тэхнікі, узбагачаючы нашы радзіму новымі выдатнымі сталкамі айчынай вытворчасці, на якіх горда красіцца марка менскага завода імені Варашчылава.

I. ВАСІЛЬЮН.

Уздыіжце на верхнія рыштыванні, якімі апаясан шасціпаварковы будынак, і перад вамі акрынецца маляўнічае панарама горада, раскінутага на высокім беразе ракі. Горда пераўража глыбокімі аўрагамі, апаясан пшынай зелянінай. Міма яго ўскраіны вынісацца пёмна-блакітнай дэнтэй поўнавоўная рака з зеляночыым абшарамі лугоў, з пералескамі і палынымі масівамі на берагах.

На гэты бок ракі гаралскія будынікі дугншца да самай кручцы і нібы з рабегу, з-за бозыні рышчына ўіш, насустрач рачным хвалям, згруджваюцца над ёй. Будынікі кантрастыя, рознасаўнаыя. Побач з трохпаварковымі каменнымі дамамі, аздобленымі старынамі замаславатай адэкавай, тушыцца драўляныя нізкія хаты. Толькі выгялі некалькіх цэнтральных вуліц нагадвае сапраўдны горад, а на ўскраінах яшчэ не агаджаны знаворныя рымы былога: крывыя пясчаны вуліцы і завулкі, па якіх вясной і вясенню бурнымі ручкамі сцякае вада з узгоркаў.

— Стары горад. Не дзесяткімі, а стагодзямі вымерваецца яго ўзросць, — кажа мой спадарожнік архітэктар, з якім мы ўздыіжлі на ўскраіны рыштываніяў.

— Былы горад кушоў, чыноўнікаў і машын, — дадае ён. — Шмат ужо зроблена на абнаўленню яго, а ўсё-ні яшчэ не сцірты канчэткава яго стары воблік. Гляньце на цэнтр. У старым горадзе цэнтрам быў базар. Уявіце сабе: земская, паліцэйская і іншыя ўправы, суд і побач з імі — брудны, залуплены смуродам базар. Гэта як бы выражала культурна густы класа чыноўнікаў.

Пяржмураваць вочы ад яркага і да вясенняму ласкавага рапіннага сонца, архітэктар аглядае пабудову, бліжэйшыя вуліцы, ўскраіны, увесч горад.

— Новы горад, — кажа ён, — вырастаў пакуль-што на ўскраінах, вадзаль ад цэнтра.

У ахутанай празрыстай лямкай дачыні мы бачым абрыскі стройных карысоў фабрыкі-гіганта і, побач з ёй, некалькі заводаў меншых размероў. Многанапярочныя жылыя дамы і густа-зеляніныя пералескі скераваў наабапал шырокага і вадкі.

## У НОВЫМ ГОРАДЗЕ

— Не праваліць, а вы памыляецеся, — вядзіва адказаў яму. — Гэта і ёсьць Магілёў. Толькі, напэўна, не такім вы яго пакалілі...

... дзесяць год таму назад, — паказваў ён і тут-жа дадаў: — Давосна і непраўдападобна.

Я ваякала, да ўскраіна прасторнай і бліскавай, як люстрака, палшчы, стала даўга шаронга пегкавы машын і аўтобусаў. Блакітны трайблус з лёгкім шумам падышоў да астанові.

— Не, лепш пойдзем, — сказаў мой спадарожнік, які быў адным з будаўнікоў гэтага горада. — Так быццам убацьмі.

Вядзіва, шырокае магістраль вядла ад вакзальнай плошчы да цэнтра. Наабапал ён стаўлі пяці- і шасціпаварковыя дамы, строга вытрыманай, прыгожай архітэктуры. Вуліца жыла бунічным ажыўчелым жыццём: спяшачыя пешаходы, запубліўшыя прасторныя трагтары, па гладакна, асабальтанаму буюку, як чорныя жуці, снавалі аўтамашыны. Праз шырокія адкрытыя падызкі даму мы бачылі светлыя, залітыя сонцам дзверы з разбійнымі на іх утулістымі кветнікамі і скверамі.

Непрэжметна мы ўздыіжлі на цэнтральную плошчу. Прадаўгаватым чатырохкугольнікам ляжала яна перад вялікім будынкам Дома Советоў. Насупраць цэнтральнага па'езда дома высіла манументальны помнік вечна жывому генію рэвалюцыі В. І. Леніну. Ад плошчы ва ўсё бач разбегаліся вуліцы, абсажыяныя малымі дрэвамі, роўня, галкамі і прасторныя. Іх аздоблі аднолькава прыгажым да мы з высокімі светлымі вокнамі, лёгкімі зручнымі балконамі, раскошнымі па'ездамі.

— Заўважце, — сказаў мой спадарожнік. — Тут на месцы плошчы быў калёны базар, а дадзё з'явіліся вузкія вуліцы і завулкі. Горад мел усяго 23 проценты каменны будынкаў... Пойдзем дадзё, — заграў ён.

Мінуўшы новую гасцінцу, Дом дзукі,

нашатай школе. Пешачука, але раптоўна і рухава ён прыўзняў кавалак палатна. Маслянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль у Вінебекае мастацкае вучылішча. Матлянымі фарбамі намаловаў цудоўны пейзаж. Карпіна называецца «Рыбакі». Рэбяткі з ахвотай пачалі глядзець.

— Гэта вясці талкі...

— Вось прыдзе час летніх каліку і я нарысую вялікую карпіну.

І гэта было натуральным. Нават не здыіжы Еўгеній і тым, што збярэцца ехаль

У ЧЭСЦЬ ПЕРШАМАЙСКАГА СВЯТА

ВЫКАНАЛІ МЕСЯЧНУЮ ПРАГРАМУ

ВІЦЕВСК, 29 красавіка. (БЕЛТА). Васьмітысячны калектыв фабрыкі «КІМ» на два дні раней тэрміна закончыў месячную праграму. Выпушчана 6.471 штука пар чужою і наскою і 1.295.800 штук трыкатажнай бялізны — усяго на 8.040 тысяч рублёў.

28 красавіка дзятрынінова выканала красавіцкі план месячна швейнай фабрыкі «Кастрычнік». Выпушчана прадукцыі на 2.955 тыс. рублёў.

Дзятрынінова выканала месячную праграму абутовага фабрыкі імені Кагановіча. Дана звыш плана 21 тысяча пар абутку.

МАГІЛЕЎ. (БЕЛТА). Маблеявая фабрыка імені Хатурнына выканала месячную праграму на 114,6 процанта.

Дзятрынінова выканала месячную праграму таксама косяцэспрацоўчых завод і лясавога «Чырвоная звызда».

ГОМЕЛЬ. (БЕЛТА). Вытворчы перамога сутрака свята Першага мая калектыв гудзачкамібіната. 27 красавіка камбінат выканаў месячны план, выпушчыўшы прадукцыі на 2.650 тысяч рублёў. Да свята выпушчана дадаткова прадукцыі на 270 тысяч рублёў.

МІЛЬЕН БАНК КАНСЕРВАЎ

Вядомы падарунак прыпадзе краіне да першамайскіх работ калектыву буйнейшага ў рэспубліцы Арханскага мясакамбіната. Кансервы пах 25 красавіка дзятрынінова выканаў галавы план, выпушчыўшы мільён банкаў кансерваў. Красавіцкая вытворчая праграма на ўсяму камбінату выканана на 130 проц.

90 ТОН КАНДЗІЦЕРСКІХ ВЫРАБАЎ

МАГІЛЕЎ, 29 красавіка. (БЕЛТА). Дзятрынінова выканаў план 90 тон кандзіцёрскіх вырабаў. Дзятрынінова выканаў месячную праграму, фабрыка дала звыш плана 90 тон кандзіцёрскіх вырабаў.

ПЕРАДАВКІ СОЦСПАБОРНІЦТВА

ГОМЕЛЬ. (БЕЛТА). Многія калектывы Беларускай чыгучкі і Першамаі павозіць папярэднія вынікі сацыялістычнага спароніцтва імені Тройкі Сталінскай Пяціголка.

Валікіх паспехаў дабіўся калектыв раённай аўтавазашаго Гомельскага паравозага дэпо. За 27 дзён красавіка месячны план павозіць на рамонту перавозага, дадаткова апрамаваныя 4 паравозы.

Важкі сталінскай калона паравозаў, машыністы-комуністы тт. Чыж і Кудзельскі ўпершыню дабіліся беспрымыкачага прабегу свайго паравоза ў 30 тысяч кіламетраў. Сясер тав. Бажкоў 26 красавіка зрабіў рамонт дышлаў за 4 гадзіны пры норме ў 29 гадзін, выканаўшы норму на 725 процантаў.

Калектыв стэпны Бабруйск за 25 дзён красавіка выканаў план пагрузкі на 125 процантаў, значна звышшы працой вагонаў. Тут прыянава заваявала змяннае дзятрынінова на стэпных комуніста тав. Мангара. Працой мясавых вагонаў звыш нормы на дзве гадзіны супроць нормы, транзітных — на 0,8 гадзіны.

НА ПАЧОТНУЮ ВАХТУ Ў ДЗЕНЬ ПЕРШАГА МАЯ

У разгарнуўшыся сацыялістычным спароніцтва імені Тройкі Сталінскай Пяціголка байкі, камандзіры і палітработнікі П-скага чырвонаспасажнага партызанскага атрада дабіліся высокіх паказальнікаў у баявой і палітычнай падымоўні. Права нясецца пачотнай вахты па алове дзятрынінова трапіць ў дзень першамайскага свята заваявала выдаткі вучобы і службы.

У падраздзяленні тав. Салаўева пачотную першамайскую вахту нясецца пачотнай тт. Міхайлаў, Шапоў і інш. У падраздзяленні тав. Болкава на алове трапіць Першага мая выйдзе партыі браты Сокавалы. Пачотнае права на нясецца вахты ў дзень міжнароднай пролетарскай сацыялістычнай заваявала партызаніні — браты Сыравы. (БЕЛТА).

ЗАКОНЧЫЛІ СЯЎБУ КАЛАСАВЫХ


К 28 красавіка каласы Прапойскага раёна выканалі план сяўбы зернявых. Замест плана 7.300 гектараў засеяна 7.349 гектараў. 20 каласавых раёна закончылі сяўбу ільну. Каласы «Варон» закончылі сяўбу зернявых, ільну, бульбы і астатніх культур, за выключэннем грэчку.

Гэта першая перамога працоўных раёна ў разгортванні сацыялістычнага спароніцтва імені Тройкі Сталінскай Пяціголка. Сяўба праходзіць больш арганізавана, чым у мінулы годзе, на высокім агратэхнічным узроўні.

М. АКСЕНАУ, сакратар Прапойскага РК КП(б)Б.

КАЛАСНАЯ ГІДРАЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ

СМАЛЯНІЦЫ, 29 красавіка. (БЕЛТА). Каласы «Перамога» Патрыіскага сельскагаспадарчага ў паўднёвым пралетарскаму свята 1 Мая закончыў будаўніцтва новай каласнай гідрэлектрастанцыі. Электраэнергія дана 36 камам каласніцкай мелічцы і Лому сельскагаспадарчага. Паступова электраэнергія будзе зроблена і ў астатніх камамах каласніцкай і гаспадарчых пабудовах каласа. Пры гідрэлектрастанцыі працуюць леснікі.



Да беспасадачнага пералёту Героя Савецкага Саюза В. К. Кокінаі Масква — Злучаныя Штаты Амерыкі. НА ЗДЫМКУ: самалёт «Москва» перад стартам і маршрут пералёту.

НА ўРАЧЫСТЫМ ПЛЕНУМЕ МЕНСКАГА ГОРСОВЕТА

Учора ў Беларускам дзяржаўным тэатры оперы і балета абылося ўрачыстае пасяджэнне партыйных, савецкіх і грамадскіх арганізацый г. Менска і часцей РСЧА Менскага гарнізона, прысвечанае міжнароднаму пролетарскаму свята 1 Мая. На яра ўпрыгожанай сцэне — макет Палаца Советаў. Насупраць — макет скарпа башні, над якой яра свешчэ рубінавы зорка. У цэнтры — уталеа ў зялёнай і алях сцягах брэт Сталіна.

Урачыстае пасяджэнне адкрывае в. а. старшын горсовета тав. Герчыкаў. У праймітуме — тт. Панамарона, Кальцоў, Грэва, Кісялёў, Наталевіч, Цанава, Матвееў, Вяляеў і іншыя.

Пад грым працяглых апладысмантаў выбірацца пачотны прэзідыум у саставе членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталіным, а таксама таварышаў Дзімітрава, Тэльмана, Хозе Дылас Даладэс Ібаруры.

Прапанова аб выбары пачотным старшын пасяджэння таварыша Сталіна сустракаецца новым узмавам аваяў. Усе ўстаюць і ўрачыста вітаюць любімага прэзідэнта.

Дэклад аб 1 Мая зрабіў сакратар абкома партыі тав. Матвееў.

З валікіх узмавам быў прынят тэкст прывітаньня тэлеграма таварышу Сталіну.

Пасля ўрачыстата пасяджэння адбыўся канцэрт.

Аб парадзе і дэманстрацыі 1 мая на г. Менску

1 мая ў 10 гадзін раніцы на плошчы імені Леніна адбудзецца парад войск Менскага гарнізона.

Пасля парада адбудзецца агульнагародская дэманстрацыя працоўных г. Менска. Для ўдзелу ў дэманстрацыі працоўныя збіраюцца па сваіх арганізацыйных і сямейных маршрутах, указаных першамайскай камісіяй.

Рабніцка калона дэманстрантаў павінны быць пастроены к 9 гадзінам 30 мінутам. Дэманстранты праходзяць па плошчы імені Леніна ў наступным парадку:

- 1) зводная калона матэрыялістаў; 2) пролетарская дывізія; 3) піонеры і дзятрынінова; 4) гарадскія раёны. Усе тры раёны праходзяць па плошчы імені Леніна адначасова паралельнымі калонамі.

Допуск на трыбуны плошчы імені Леніна на прапусках спыняецца ў 9 гадз. 45 мін.

Адказнасць за парадка і часе парада і дэманстрацыі ўскладаецца на начальніка РК Міншчы БССР маёра міліцыі т. Краснашова.

МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ ПЕРШАМАЙСКАЯ КАМІСІЯ.

СВЯТОЧНЫ МЕНСК

Сталіна БССР апрапулася ў святочнае ўрачэнне. Чырвоныя палотнічкі, сцягі, транспаранты, зялёны і кветкі ўпрыгожваюць вуліцы, плошчы, дамы. Усёды партызты валікіх геніяў чалавечтва Леніна і Сталіна, партызты кіраўнікоў партыі і ўрада. Богненнымі словамі свеціцца першамайскія дэмані.

На плошчы імені Леніна на фланцы Доме ўстаноўлен велізарны партызт вялікага правядары народаў таварыша Сталіна. Тут жа — гербы 11 рэспублік, уваходзячых у азіную сям'ю народаў маўтанга СССР.

Аб сталінскай дружбе народаў, аб маральна-палітычным адзінстве таварыш шматлікіх нап, плакаты. На плошчы Свабоды пастаўляе ілюмінаваныя абеліскі, увенчаны чырвонай зоркай. Каля абеліска — красавіца аформленыя шыты, якія паказваюць бурны рост прамысловасці ў СССР і ўпадак прамысловасці ў капіталістычных краінах.

Уваход у гарадскі сквер супроць будынка ЦК КП(б)Б аформлен на тэму «Балі заўтра вайна...» Малаўніца зробленыя пано паказваюць, што калі заўтра вайна, калі вораг нападзе на яго абрушыцца з усеі магутнасцю наша слаўная, гераічная, пераможная Чырвоная Армія са сваёй перамажонай баявой тэхнікай. Тут жа — пано, якое адлюстроўвае момант адружэння слаўнымі героямі Хасана пераможнага чырвонага сцяга на вышыні Заезэрыня пасля разгрому японскіх самураў.

У святочныя дні ў Доме Чырвонай Арміі імені К. Е. Варашылава, у Палацы піонераў, у Палацы наладжваюцца ўрачыстыя вечары, балы, вечары мастацкай самадзейнасці.

НАРОДНЫЯ ГУЛЯННІ

ГОМЕЛЬ. У гудбах горада рыхтуюцца да валікіх святочных вечароў.

1 мая клуб імені Леніна запоўніў рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя заводу «Гомельскаш». Ва ўрачыстай абстаноўцы будзе ўрачун чырвоны сцяг лешаму паку. 2 мая ў клубе імені Леніна — валікі святочны вечар чыгуначнікаў. Гурты мастацкай самадзейнасці клубуў металістаў і швейнікаў развучаюць новыя песьні і танцы, з якімі яны выступілі на ўрачыстых вечарах і на вуліцах у часе дэманстрацыі.

У Палацы піонераў у гэты дні праводзяцца ранішнікі і вечары. Днём 2 мая ў парк культуры і адукацыі адбудзецца дзіцячы гулянец. У кіноаэтрах горада наладжваюцца спецыяльныя дзіцячыя кіносеансы.



Удзельнікі ісамбля песьні і ваяскі клубы «Чырвоныя будніцы» (Менск) рыхтуюцца да выступленняў на першамайскіх вечарах. НА ЗДЫМКУ (злева направа): Аля Пестуховіч, Іван Кудзельскі, Ніна Варашова, Станіслаў Кальцоўскі і Пая Галавачы. Фото Я. Салавейчыка.

К В Е Т К І

лавачеа сэрца, пазуляцца па свет і першым прыкам вазвяхае аб сваім прыходзе ў жыццё. Гэты крык павінен азначаць:

— Прыміце новага члена грамадства, будучага гаспадара ўсіх расапей на зямлі, вамага сармадзьяніна.

І гэты маленькі камачок з пягам часу ператварэцца ў дарослага чалавеча і потым, хто яго ведае, кім ён стане потым — урачом, аграномам, настаўнікам, лётчыкам, Героем Савецкага Саюза, а можа быць астраномам ці паэтам. Адно несумненна: кім-бы ён ні быў, якую-б прафесію ні выбраў, — ён будзе шчаслівым чалавечкам, яму ўсё жыццё будзе ўсімхачца сонца.

Міхай Сіпанавіч сабраўся ў дарогу. Ён палішоў да лётэра, напярэві галышту.

— Так, Міхай Сіпанавіч, — сказаў ён, павіраючы ў лётэра, — не выклікае на магічнасць, што вы ў самым бліжэйшым часе станеце палімай. Разумеюе, па-на-шай. Так, так, самым сапраўдным, стопроцантвым палімай. Прыдзе заўтра на завод і пасля пінтанія — ну, як?

— Я стаў баякам, таварышы! — Вам будзуч можа паціскаць руку і віншаваць з прыбыццём самі.

Разгаварваючы з самым сабой, Міхай Сіпанавіч так гучна рассяўся, што заляў сабе на дзупцы — ці не падумаць-сусудзі, што ён з гулагу з'ехаў.

У прыёмнай раздзяляла тома было многа людзей. Па выразу іх твараў, па бласку іх вачэй Міхай Сіпанавіч зра-

ПРАЯУЛЕННЕ ГЕРАІЗМА І МАЙСТРСТВА

У сувязі з беспасадачным пералётам Героя Савецкага Саюза В. К. Кокінаі з Масквы ў Злучаныя Штаты Амерыкі павераны ў справах ЗША ў СССР п. Керк зрабіў карэспандэнту ТАСС наступную заяву:

Пачатак пералёту зрабіў на мяне незабыўнае ўрачэнне. Прысутнічаючы на аэрадроме, я любаваліся майстарскім уздзеяннем Кокінаі. Гэтая каршына была на рэкарды прыгожа. Бездакорны старт, які я наглядзеў, з'яўляецца залогам паспяховага завяршэння пералёту.

Амерыканцы, якія заўбедзілі вітаюць праяўленне гераізма і майстарства, а таксама і тых, хто гэты падвіль робіць, будучы лічыць святам трыумфальнае прыбыццё Кокінаі ў Злучаныя Штаты Амерыкі.

ХРОНІКА

Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР аслабавіў тав. Франкоўскага М. П. ад абавязкаў Наркома Ваенна-Марскога Флота СССР.

СНК Саюза ССР зацвердзіў першым намеснікам Наркома Ваенна-Марскога Флота тав. Ісанава І. С., намеснікам Наркома Ваенна-Марскога Флота — тав. Рогва І. В., тав. Ігнацьева С. П., тав. Леўчанка Г. І.

Совет Народных Камісараў Саюза ССР паставіў:

- 1. Выдзеліць для прэміравання найбольш адзятрынінова работнікаў калектыва заводу № 115 — сто тысяч рублёў.
- 2. Адзятрынінова сур'бныя поспехі лётчыка-выправавальніка заводу № 115 тав. Піяноўскага Ю. І. у справе выправавання новых тыпаў самалётаў і прэміраваць яго грамавой прэміяй 20 тысяч рублёў і аўтамашынай «ЗІС».

У СЕСА ЮЗНЫ ШАХМАТНЫ ЧЭМПІЯНАТ

МАСКВА, 29 красавіка. (Па тэлефону). У дзятрынінова туры Батвінскі выйграў у Палова, Вангароўскі — у Пагрэбскага, Макагануў адкаў са значнай перавагай сваю партыю з Рамапоўскім. Такім чынам усе тры літэры яшчэ больш замацавалі свае становішчы ў турніры, але да іх шычыла палішоў чэмпіянат маскві Котаў бліскава выйграў у Ювіча, афараваўшы падрад пешку, лав'ю і каня, і набраў такім чынам 4 1/2 ачкі з 6.

У 10 туры скончылася толькі тры партыі. Яшчэ адну перамогу атрымаў Котаў, чыі выйграў на гэты раз у Толуша. Батвінскі адкаў у выйгрышным становішчы партыю з Камам. Вангароўскі і Макагануў маюць значна горшыя пазіцыі — першы — супроць Левенфіна, другі — супроць Рабіноўча.

шую з сынам у дзятрынінова палавінай фунтаў. — Яна можа паціскаць яму руку, а ён ад збытку пацудзіць абнаў яе і палаваяў.

Некалькі мінут ён не мог выгаварыць ні слова. Сэрца яго можа білася і гэта было выскачыць з грудзей. Ён проста не ведаў, што яму рабіць. Так стаяць нехта. Трэба зэйнічаць, рухаша, спяваць, танцаваць. Такія мінуты, такія мінуты!

Супакоўніўшыся крыху, ён сінтаў:

— Як адчувае сябе Марыя Ігнацьеўна?

— Велмі добра, — адказала сястра. — Прысяла перадаць вам два прыватані — адно ад сябе і другое — ад сына. Вось, таварыш папата, якія справы. — Твар Людмілы Нікалаўны асвятліўся мяккай, чароўнай усмешкай.

— Вазміце, калі ласка, гэтыя кветкі і перадаце ім. — Упершыню ў сваім сямейным жыцці ён ужыў слова «кветкі». Там-жа была не толькі «яна», але і «ён».

Міхай Сіпанавіч палаваяў кветкі. Яму завалялася, што Марыя, узяўшы кветкі ў рукі, адчуе не толькі іх араматы, але і яго дыханне, яго гуды, даражэнныя да гэтых хрызантам і роз, і палавуна, пераланы праз іх, трапіць адрасату з усеі пелынай аго пацудзіць і любібу да сваёй Марусі.

Ён вышаў з раздзяляла дома. У яго дзупцы была вяна, распускаліся кветкі. Прэмыны ветрык ласкаў твар.

Ён ішоў па вуліцы, углядзеўся ў твары пракохлых, ва ўсё, міма чаго ён праходзіў. Яму здавалася, што ўсё яму ўсімхачца, усе радуюцца яго радасці, усе святкуюць яго свята, вялікае свята нараджэння чалавеча. С. КУНЯУСНІ.

У КАПІТАЛІСТЫЧНЫХ КРАІНАХ

НІШЧАТА І БЕСПРАЦОЎЕ

ГЕРМАНИЯ

Германскі фашызм перабудавуў усю эканоміку краіны на ваясны лад. Ліхарадчыны ваясныя прыгатавалі і палітыка германскага фашызма ў галіне сельскай гаспадаркі прывялі да рэзкага скарачэння пасевных плошчаў, да падрыўу сельскай гаспадаркі і разарэння шырокіх сельскіх мас.

Германскі фашызмскі друк і фашызмскія гавары б'юць трыгоў з паводу масавага ўходу сялян з вёсак у гарады, дзе яны панаўняюць сабой рады беспрацоўных.

Па даных германскага фашызмскага друк, за апошнія некалькі год з вёсак пайшло ў гарады да 1 млн. сялян.

ІТАЛІЯ

Не глядзячы на ваясны кан'юктур, у Італіі намянілася прагрэсіўнае падзенне вытворчасці. У аслабівз бліжым становішчы знаходзяцца важнейшыя галіны італьянскай гаспадаркі — аўтамабільная і жалезніцкая прамысловасць. Вытворчасць апаўняў у студзені 1939 года складала толькі 82 проц. вытворчасці 1928 года.

Разлічаны заробатная плата італьянскага рабочага ўпадае за год фашызмскага рэжыма на 50 проц.

АНГЛІЯ

У Англіі каля 2 млн. беспрацоўных.

У многіх раёнах Англіі шырока прымяняцца праца шкэфлікаў, як найбольш танява. Шкэфлікам праходзіцца працаваць сваю працу, інаш ім пагражае галад.

ЗША

Эканамічны крызіс у ЗША прадаўжае паглыбляцца. Сталезічнай прамысловасці працуе з нагрудкаў, якая складала каля 55 процантаў вытворчай магутнасці. Прамысловое будаўніцтва скарацілася ў лютым гэтага года на 29 процантаў у параўнанні з лютым 1938 года.

У краіне — велізарны лік сельскагаспадарчых прадуктаў.

Колькасць беспрацоўных дасягнула 11.500.000 чал., што разам з іх сямейні складае не менш 40—50 млн. чалавек. На павяжаменных рабочага друк, у ЗША амаль 40 процантаў моладзі — беспрацоўныя.

Са 100 абслэдаваных у Чыкаго (ЗША) беспрацоўных 72 не мелі паліто, у 7 не было нават піжмака або курткі, у 40 быў падзёрты абутак, а ў 10 не было бялізны.

ПРАМОВА ГІТЛЕРА

БЕРЛІН, 28 красавіка. (ТАСС). Сёння па паседжанні ройхстага Гітлер выступіў з прамовай, якая змяшчае адказ германскага ўрада на зварот прэзідэнта ЗША Рузвельта.

Пачаўшы сваю прамовай з іранічных заўваг з паводу зварота Рузвельта, Гітлер перайшоў да абаснавання прычын захвату Аўстрыі, Чэха-Славакіі і Мемельскай рэблсці, вызначыўшы гэтыя акты, як «неабодны ўклад у справу міру».

Пасля гэтага Гітлер прывясіў значную частку часу пытанню аб адносінах з Англіяй і закончыў гэтую частку прамовай заявай аб тым, што з сёнешняга дня Германія разглядае англа-германскае марское пагадненне, як страціўшае сілу. Пэтрававіне Германіі аб звароце ёй Англіяй калоній, заявіў Гітлер, поўнаасно астаецца ў сіле.

Затым ён перайшоў да характарыстыкі германа-польскіх адносін.

Гітлер заявіў, што Данцыг — ніякія торах і што данцыгская праблема так або інакш будзе вырашана. Ён паведаміў таксама, што Германія звагалася да Польшчы з прапановай аб звароце Данцыга і аб прадстаўленні Германіі права мець экстерытарыяльную чыгулку і аўтастрады праз Данцыгскі канал. Паколькі, прадаўжаў Гітлер, Польшча ахвяляе завадоўчы германскія прапановы, ён разглядае польска-германскі дагавор ад студзеня 1934 г. як неіснуючы.

У заключэнне Гітлер заявіў, што ён не верыць у рэалізацыю прапановы аб магчымаці гарантычэраваць мір шляхам абмеркавання праблем на міжнародных кафе-рэнтых.

Германская нота Польшчы

ЛОНДАН, 28 красавіка. (ТАСС). Як паведамае агенства Ройтэр па радкі, германскі ўрад перадаў Польшчы ноту аб ануляванні германа-польскага дагавора аб ненападзе ад 1934 г. Ануляванне польска-германскага дагавора матывіруецца тым, што пагадненне Польшчы з Англіяй знаходзіцца ў супярэчнасці з гэтым дагаворам.

В. а. адказнага рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

У ТЭАТРАХ І КІНО: ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА — 30/IV — Вахы тысерайскай фантаі (аб'ёмнае № 79), 1/IV — Міхась Падгорны (аб'ёмнае № 74), 2/IV — Вахчысерайскай фантаі (аб'ёмнае № 68), 3/IV — Парска вяста (аб'ёмнае № 69), БЕЛТА ДЗЯТРЫНІНОВА — 30/IV — Германія консул (аб'ёмнае неспрацоўны), 1/IV — Генеральны консул (аб'ёмнае неспрацоўны), 2/IV — Генеральны консул (аб'ёмнае № 141), 2/IV — Палац Сербіянскі (аб'ёмнае № 142), 2/IV — Палац Сербіянскі (аб'ёмнае № 143), ДЗЯТРЫНІНОВА РУСКИ ДРАМАТЭАТР ВССР (пачынаючы з 29 красавіка) — 30/IV — Прафэсар Пясеваў, 1/IV — Палац Сербіянскі, 2/IV — Тая, 3/IV — Прафэсар Пясеваў, 4/IV — «Чырвоная зорка» — Ленін ў 1918 годзе, 5/IV — Пётр, 6/IV — «Інтэрнацыянал» — Родына — Пётр, 7/IV — «Інтэрнацыянал» — Родына — Пётр, 8/IV — «Інтэрнацыянал» — Родына — Пётр, 9/IV — «Інтэрнацыянал» — Родына — Пётр, 10/IV — «Інтэрнацыянал» — Родына — Пётр, 11/IV — «Інтэрнацыянал» — Родына — Пётр, 12/IV — «Інтэрнацыянал» — Родына — Пётр, 13/IV — «Інтэрнацыянал» — Родына — Пётр, 14/IV — «Інтэрнацыянал» — Родына — Пётр, 15/IV — «Інтэрнацыянал» — Родына — Пётр, 16/IV — «Інтэрнацыянал» — Родына — Пётр